

Святлана Кошур

КРАЙ
ЗАПАВЕТНЫХ МРОЯЎ

Гродна
«ЮрСаПрынт»
2020

УДК 929.52
ББК 63.3(4БЕИ)
К90

Кошур, С. А.
К90 Край заповітных мрояў / С. А. Кошур. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2020. – 248 с.
ISBN 978-985-7257-09-6

Новая кніга беларускага краязнаўцы прыадкрывае таямніцы гісторыі наднёманскага краю, расказвае пра лёс таленавітых людзей, якія увабралі сваёй душой непаўторнае характэрнае роднай зямлі, і яна дала натхненне і штуршок для мастацкіх і творчых адкрыццяў. Аўтар перагортвае старонкі гісторыі цікавых мясцін Гродзеншчыны, раскрывае таямніцы старых фотаальбомаў, расказвае пра мясціны свайго дзяцінства. Кніга прызначана школьнікам, настаўнікам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Бацькаўшчыны.

УДК 929.52
ББК 63.3(4БЕИ)

ISBN 978-985-7257-09-6

© Кошур, С. А., 2020
© “ЮрСаПрынт”, афармленне, 2020

Край заповітных мрояў

Год малой радзімы, аб'яўлены ў Беларусі, доўжыцца ўжо даволі працяглы час, але для мяне асабіста гэта назва гучыць неяк дзіўна, можа таму, што ўжо на працягу трох дзесяцігоддзяў я займаюся рэалізацыяй аднаго вялікага праекта, прысвечанага маёй зямлі, маёй радзіме. Можна сказаць, што для мяне гэта праект даўжынёю ў цэлае жыццё, і наколькі мне хопіць здароўя і сіл, я буду імкнуцца яго здзейсніць.

Некалькі дзесяцігоддзяў, працуючы навуковым супрацоўнікам Карэліцкага раённага краязнаўчага музея, я займалася даследаваннем гісторыі роднага краю, прыкладала шмат намаганняў для адкрыцця новых старонак гэтага рэгіёна, вяртання забытых імёнаў у кантэкст яго гісторыі і культуры. 8 краязнаўчых кніг прысвяціла гісторыі роднай зямлі. Працягваю займацца гэтым і цяпер. На пошук мяне натхняла і натхняе адметнасць мясцін свіцязянскага і наднямонскага краю з цудоўнымі помнікамі прыроды і архітэктуры. Перліны Навагрудчыны вабілі і вабяць да сябе гісторыкаў, мастакоў і паэтаў. І лунаюць над імі незабыўныя словы шляхетнай Марылі Верашчакі: “Вось дзе паэзія, Адам, напішы пра гэта”. І ўслед за геніяльным Адамам Міцкевічам апяваюць легендарныя мясціны іншыя паэты і мастакі. Кожны раз, разглядаючы пранізлівыя і рамантычныя палотны сваіх землякоў-мастакоў, я ўспамінаю заклік шляхетнай паненкі, захопленай непаўторным характвам навагрудскай зямлі: “Вось дзе паэзія!..” І радуючыся прыгажосці гэтых твораў, я адчуваю агульнае з аўтарамі пачуццё гонару за свой край, тое пачуццё, якое здольна ўзвысіць душу чалавека і прыўнесці ў свет больш добра, разумення і спагады.

Свіцязянская зямля, апетая ў творах Адама Міцкевіча і Яна Булгака, мае багатую гісторыю. Яна ўзгадала і акрыліла многіх таленавітых людзей, пра якіх я расказала ў сваіх папярэдніх кнігах – “Залатая падкова Свіцязі”, “Зямля

карэліцкая і яе славытыя людзі”, дзе правяла чытачоў па памятных мясцінах свіцязянскага краю, прыадкрыла таямніцы гісторыі населеных пунктаў у наваколлі чароўнага возера Свіцязь. Мая новая кніга прысвечана славытым людзям самай прыгожай на свеце зямлі, талент якіх ускалыхаў на сваіх хвалях магутны Нёман з яго жывапіснымі рачулкамі-прытокамі, рознакаляровымі лугамі, цяністымі лясамі. Тут нарадзіліся выдатныя артысты, вучоныя, мастакі, пісьменнікі. Кожны з іх увабраў сваёй душой непаўторнае хараство гэтай зямлі, і яна дала натхненне і штуршок для мастацкіх і творчых адкрыццяў. Шмат талентаў нарадзіла наднёманская зямля, і я расказваю пра гэта ў сваёй новай кнізе.

Ключавое слова ва ўсёй маёй краязнаўчай дзейнасці – гэта слова ЛЮБОЎ. Я расказваю пра людзей, якія далі радзіме сваю любоў, якія нясуць свету прыгажосць, дабро і святло сваёй душы. Я люблю сваіх герояў і свой край, і гэта пачуццё дае мне сілы на далейшы творчы пошук. Для большасці з нас, як і для герояў маёй кнігі, зямля, дзе мы нарадзіліся, гэта месца сілы, край заповітных мрояў, які нават далёка ад дома немагчыма забыць.